


Чэхаўскія магічныя ў беларускім жывапісе

Для аматараў творчасці Антона Паўлавіча Чэхава ў Нацыянальны бібліятэцы адкрылася выстаўка «Чэхаў. Мастацтва на тхнення», прысвечаная 165-годдзю класіка рускай літаратуры. У экспазіцыі — мастацкае пераасенаванне знакамітых твораў пісьменніка, партрэты, пейзажныя замалёўкі, графічныя работы беларускіх майстроў.

Нельга пераацаніць уклад Чэхава ў развіццё рускай і сусветнай літаратуры. Творчасць пісьменніка паўплывала на драматургію мінулага і з'яўлецца важнай часткай сучаснага тэатра. Творы Чэхава (больш за 500 апавяданняў, аповесцей, п'ес і г. д.) увайшлі ў залаты фонд сусветнай літаратуры, перакладзены на больш чым сто моў свету, а кола чытачоў пашыраецца з кожным годам. Пісьменнік стаў настайнікам для такіх знакамітых аўтараў, як Максім Горкі, Іван Бунін, Уладзімір Набокав. Сучаснікі натхняліся яго творчасцю і часта прасілі парады.



Людміла Хаменка «Сахалін», 2025 г.



Анастасія Шабалтас-Саўчанка
«Каштанка», 2025 г.

з Мінска і іншых гарадоў Беларусі, аўтаданымі любою да творчасці А. П. Чэхава.

У экспазіцыі прадстаўлены шэраг партрэтаў пісьменніка ў інтэрпрэтацыі Таццяны Мядзведзь, Ганны Алёшынай і Аляксандры Кухцінай. Таццяна Мядзведзь перанесла Чэхава ў атмасферу яго ж твора — вішневы сад. Пісьменнік сядзіц за столом, у руках трymае рукапіс, а на заднім плане — раскідзістое дрэва. Мастачка выкарыстоўвае ружова-фіялетавую палітру, і толькі цёмны сілуэт драматурга вылучаецца на «вішневым» фоне. Класічны партрэт у выкананні Аляксандры Кухцінай паказвае пісьменніка ў перыяд росквіту яго творчасці. Мастачка выкарыстоўвае пяро і туш, што надае партрэту строгасці.


Пейзажныя замалёўкі беларускіх мастакоў, натхненныя творамі Чэхава, прысвечаны любімым мясцінам пісьменніка — яго дому, сядзібе Меліхава, Сахаліну і інш. Асаблівай папулярнасцю ў творцаў карыстаюцца жывапісныя краявіды Гурзуфа. Вобраз сядзібы можна ўбачыць амаль ва ўсіх творах, галоўнай мэтай якіх з'яўлецца перадача атмасфери канкрэтнага перыяду творчасці пісьменніка. Пейзажныя замалёўкі такія ж

творы Антона Чэхава на-поўнены святлом, імкненнем да прауды, таленавітым пера-пляценнем яркіх чалавечых эмоций з апісаннем ціхай і пяшчотнай прыроды. На фоне звычайных паўсядзённых кло-патаў пісьменнік раскрывае ўнутраны свет супярэчлівых персанажаў.

Члены Беларускага саюза мастакоў, студэнты, магістранты і выкладчыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтва, Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета культуры і мастацтваў паспрабавалі пераасенаваць творы вялікага мастака ў мастацкай форме, адлюстраваць той свет, які адкрыў для нас пісьменнік. Праект «Чэхаў. Мастацтва на тхнення» знаёміц з аўтарамі розных пакаленняў і розных творчых кірункаў, з мастакамі

супярэчлівия, як і яркая асона Чэхава, — дзесяці мяккія лініі растаюць у атачэнні пастельных адценніяў, адлюстроўваючы ўтульнасць і цеплыню чэхаўскіх апавяданняў, а дзесяці яркія колеры ўступаюць у супрацьстаянне з цемрай, падкрэсліваючы глыбіню чэхаўскага драматызму.

Большую частку экспазіцыі складаюць сцэны з вядомых твораў пісьменніка: «Дама з сабачкам», «Каштанка», «Вішневы сад», «Дзядзька Ваня», «Чайка», «Палата № 6», «Чорны манах», «Чалавек у футляры», «Душачка» і інш. Мастакі працуяць у розных стылістычных кірунках, спрабуючы падабраць найбольш прыдатную форму для канкрэтнага твора. Так, герой, сядзіба і сам сад у творчасці Андрэя Карпенкава, Алены Баравой, Наталіі Наўроцкай, Іны Дзянішчык, Юліі Бортнік вылучаюцца разнастайнасцю трактоўак, захоўваючы агульную рысу — квітнеючы сад, які быццам запрашае гледача ў пяшчотныя абдымкі.



Уладзімір Ісаачэнка «Прагулка па парку», 2022 г.

Інтэрпрэтацыя твораў «Чалавек у футляры», «Дом з мезанінам», «Палата № 6» падаецца ў стылі экспрэсіянізму, адлюстроўваючы прыгнітальную атмасферу гісторый.

Выстаўка «Чэхаў. Мастацтва на тхнення» падкрэслівае актуальнасць творчасці Антона Паўлавіча Чэхава ў сучасным беларускім мастацтве. Асона пісьменніка, яго герой і сюжэтныя пераўпляценні будуть натхняць на новыя ідэі яшчэ не адно пакаленне чытачоў.

Праект працуе да 19 сакавіка.

Лізавета КРУПЯНЬКОВА